

СТАЛІЧНАЯ ПАРТЫЙНАЯ АРГАНІЗАЦЫЯ МОЖА І ПАВІННА СТАЦЬ ЛАБАРАТОРЫЯЙ ПАРТЫЙНАГА ВОПЫТУ

КАНТРОЛЬ І ДАПАМОГА

На скурна-галантарэйнай фабрыцы імені Куйбышава ішла падрыхтоўка да перагляду норм выпрацоўкі. Бюро партарганізацыі рашыла заслухаць гэтае пытанне на партыйным сходзе, дапамагчы дырэктару правільна вырашыць яго.

На даручэнню партбюро група камуністаў і беспартыйных спецыялістаў за некалькі дзён да схода дэтална азнаёміліся са станам работ на пармаванні, з арганізацыяй работ у цэху.

Гэтыя саваршныя далажкі партыйнаму сходу абгрунтаваны меркаванні аб захме ўстаўшых норм, аб фактах няправільнай арганізацыі работ у лабараторыях, цэхах, выявілі прычыны нізкіх вынікаў і іншых, так званых тэхнічных, недаходаў. Усё гэта атрымала далейшы рост прадукцыйнасці працы.

Сход прыняў рашэнне аб мерапрыемствах на перагляд нормы, аб шляхах ліквідацыі вышэйшых недаходаў. Дырэктар фабрыкі і кіраўнікі профсаюзнай арганізацыі атрымалі ад партарганізацыі многа каштоўных парадаў, практычнага дапамогі.

На фабрыцы былі праведзены канферэнцыі стаханавцаў і спецыялістаў, вытворчых парадкаў і цэхах. Рабочыя ўказвалі, на якіх працэсах нормы ўстаўшэ, якія мерыпрыемствы патрэбны арганізаваць, каб паліць прадукцыйнасць працы, даць совецкаму спецыялісту больш тавараў добрай якасці.

Толькі пасля вядомай падрыхтоўчай работы былі ўведзены новыя нормы.

Праблему месца партыйнай арганізацыі зноў вярнулася да гэтага пытання.

Дырэктар фабрыкі тав. Пішчу даваў на партыйным сходзе, што новыя нормы паштоўна асвоены, асноўная маса рабочых іх не толькі выконвае, а нават і перавыконвае. Калі раней на фабрыцы было 60 рабочых, якія не выконвалі нормы, дык зараз іх толькі 45 чалавек.

Камуністы, якія на даручэнню партыйнага бюро азнаёміліся з работай цэхаў, дамоўлілі далажчыка. Майстар групы тав. Персіц у сваім выступленні гаварыла аб дасягнутым рабочай сілы, аб адукацыі дзейнай барацьбы з прадукцыйнымі і іншымі дэзарганізатарамі вытворчасці.

Выступіў партыйны тав. Філаксан расказаў аб тым, што працы машын не здымаюцца, механікі не праводзяць спецыяльныя агляды машын, дрэзна наладжан пастараджальны рамонт.

Змяніў майстар Мішч заастрыў увагу на пытанні перадачы стаханавцаў вопыту. Ён прывёў цікавыя прыклады. Рабочы-закрышчык тав. Яіг на сваёй узлесняй ініцыятыўна навучыў майстарства закрышчэйнай справы раней адставаўшага рабочага Макаравіча. Зараз тав. Макаравіч працуе стаханавцам, намагаючы перавыконвае норму, выконваючы сярэдняе. Перадае свае веды і вопыт адстаўшым рабочым прафронтнаму членам цэха тав. Войтаў. Аднак гэта толькі адна частка, асноўны прыклад. Масавыя перадачы стаханавцаў вопыту не наладжана. Тав. Мішч у сувязі з гэтым падняў пытанне аб павышэнні ролі вытворчых парадкаў і цэхах, аб рабоце профсаюзнай арганізацыі.

Сход прыняў канкрэтнае рашэнне і партарганізацыя ўзяла за мэту забяспечыць выкананне партыйнага бюро свайго абавязку.

Партыйнае бюро свайго абавязку забяспечыць выкананне партыйнага бюро свайго абавязку.

Увагі партыйнай арганізацыі змяніў партыйныя якасці прадукцыі, якасці сыравіны і зніжэння сабекошту выпусканых тавараў. Як вынік — замест 87,7 проц. на плане фабрыка дала 90 проц. прадукцыі першага сорту. Сабекошт зніжана на 6 проц. замест 2,3 проц. на плане. Толькі за пачаткі года закрышчэй пач званомі 617 тысяч квадратных дэцыметраў скурты. Фабрыка ў першым паўгоддзі званомі 311 тысяч рублёў даражэйшых сродкаў.

Усе члены і кандыдаты партыі, якія працуюць на фабрыцы, з'яўляюцца ўдзельнікамі і стаханавцамі. Сваймі асабістымі прыкладам яны натхняюць рабочых і інжынера-тэхнічных работнікаў на стаханавую работу.

Усе члены і кандыдаты партыі, якія працуюць на фабрыцы, з'яўляюцца ўдзельнікамі і стаханавцамі. Сваймі асабістымі прыкладам яны натхняюць рабочых і інжынера-тэхнічных работнікаў на стаханавую работу.

Вось некалькі прыкладаў. Член партыі тав. Эштэйна дасканала авалоўваў копільнай машынай. Ён лепшы стахановец у чыстамалянцым цэху. Сярэдняя яго выпрацоўка — дзве нормы ў дзень. У тав. Эштэйна не бывае аварыяў і браку. На 160—170 проц. сістэматычна выконвае свае заданні рабочы-рэзчык камуніст тав. Бунашкін.

Прыклады беражлівых адносін да сыравіны паказваюць кандыдаты партыі закрышчэйны тав. Соўна і Фунт. Толькі за адзін месяц яны асвоілі 670 дэцыметраў скурты, выконваюць план штодзённа на 140—150 проц. прадукцыі.

За выдатную работу на вытворчасці Прэзідыум Вярхоўнага Савета СССР ядлаўна ўзнагародзіў медалью «За трыумфную любасць» маладога члена партыі тав. Барысавіча Ольгу. Яна з'яўляецца начальнікам абнаўлена цэха. Праграму першага паўгоддзя гэты цэх выканвае на 128 проц. прадукцыі.

Камуністы, добра правядзшы сабе на працяглай рабоце, вылучаны на кіруючую, камандную работу. Партыйнае бюро паўсяляўна сачыць за іх ростам, дапамагае ў рабоце. Стаханавцаў ніколі не адставае цэха член партыі тав. Абацішча вылучана на пасадку змяненна майстра і надзяна спраўляецца з даручэннямі ёй абавязкам. Змяненным майстрам чыстамалянца цэха вылучае камуніст тав. Гамер. Малады член партыі тав. Куравіч узначальвае новаствораны на фабрыцы аддзел тэхнічнага кантролю.

Асабліва ўвага ў апошні час з'яўляецца на кантроль за поўным авалоўваннем Указав. Прэзідыум Вярхоўнага Савета СССР ад 26 чэрвеня і 10 ліпеня. Пытанні, звязаныя з авалоўваннем Указав, з умяшаннем працоўнай ідэалогіі і вышукам добраахвотнай прадукцыі, знайшлі сваё адлюстраванне ў плане работ партыйнай арганізацыі на гэтым месцы. Партарганізацыя тут яшчэ прадставіць многае зрабіць. Калі працу на фабрыцы рэзка аскарпіліся, дык спазненні на работу нават павялічыліся. У маі і чэрвені на фабрыцы было 22 прагум і 15 спазненняў. 9 дзяўчынаў Указа да 8 жніўня было 2 прагум і 36 спазненняў на работу.

Сіла кантролю ў яго масавая. Рыхтуючы для абмеркавання тав. або іншае пытанне гаспадарчай работы, партыйнае бюро не абмяжоўваецца толькі заслухоўваннем далажкі або інфармацыі дырэктара ці іншага гаспадарчага работніка. Пашырае гэтае пытанне глыбока вывучаецца. Для падрыхтоўкі яго прыцягваюцца радыяны камуністы, комсамольцы, спецыялісты. Таму абмеркаванне пытанняў гаспадарчай дзейнасці прадпрыемства заўсёды праходзіць дэтална, канкрэтна, з велічэннем сапраўднага становаішча, з вывады партыйнай арганізацыі, яе рашэнні з'яўляюцца прадуманымі, дзейнымі.

XVIII з'езд КП(б)Б указаў на неабходнасць узяць ролю гарадскіх партыйных арганізацый ва ўсёй сістэме партыйнай работы. Іх становічы вопыт павінен стаць збадзітым усіх партыйных арганізацый рэспублікі.

Сталічная мінская гарадская партыйная арганізацыя — самая буйная партыйная арганізацыя КП(б)Б. Яна можа і павінна стаць багатай лабараторыяй партыйнага вопыту.

Маючы на ўвазе гату зладчу, мы ніжэй друкуем рад артыкулаў, у якіх партработнікі дэляцца вопытам сваёй работы.

ПАРТЫЙНАЕ ДАРУЧЭННЕ — ШКОЛА ПАЛІТЫЧНАГА РОСТУ

Заняткі агіталецтва закончыліся, але слухачы яшчэ доўга не разыходзіліся. Яны гутарылі адзін з адным, раіліся з кіраўніком, атрымлівалі літаратуру.

Іх геаграфічнай карцею заклочана сталіца рабоча-абіжчэй Сяргей Райко. Заўвага ён павінен правесці гутарку ў цэху аб міжнародным становаішчы. Яму, кандыдату партыі, упершыню даручана такая адназначная справа, як палітычная агітацыя сярод рабочых. Сакратар партбюро тав. Шляхачнік падбаўраў, дапамог парадамі, паракаментавалі, якія чытаў журналіст, мастацкую літаратуру. Рыхтуючыся да заняткаў, агітатар вывучае карту Еўропы.

Пасля першых-жа гутарак, праведзеных тав. Райко ў цэху і на буйным выбарчым участку, яго заслухалі на пасяджэнні партбюро. Падзеленаму абмяркоўвалі ўсю работу агітатара, адзначалі недахопы, насаказалі, як іх выправіць. Тав. Райко заўсёды з вялікай адказнасцю рыхтуецца да гутарак. За апошні час ён працягнуў рад кніг мастацкай літаратуры, журнальных артыкулаў, вытрымаў з якіх ён ажыццяўляе свае гутаркі. Рабочыя пашываюцца цэха заўсёды з вялікай увагай слухаюць свайго агітатара.

2—3 гомы таму назад рабочыя фабрыкі вядалі Марыю Яскевіч, яе пясельню, палітычна няразвітую работніцу. Фабр. праўда, іншы раз даручыў ёй асобныя заданні. Выконвала яна іх з вялікай любоўю. Але ў штодзёнай грамадскай рабоце яна ўдзельнічала мала. У пачатку 1940 г. тав. Яскевіч уступіла ў члены ВКП(б). Ёе выбралі ў саставу фабрычнага камітэта, даручылі, па яе жаданні, кіраваць сектарам аховы працы. З усяй энергіяй узялася тав. Яскевіч за работу. У пашываным і сацыяльным цэхах па яе ініцыятыўе ўстаноўлены вентілятары, праведзены рад мерапрыемстваў па ахове працы.

Сваю прагумную работу тав. Яскевіч умела спалучае з авалоўваннем марксісцка-

ЯК МЫ РЫХТУЕМ ПАРТЫЙНЫЯ СХОДЫ

Большэвская партыя заўсёды надавала выключна важнае значэнне падрыхтоўцы і правядзенню партыйных сходаў. Яны павінны быць школай большэвцкага выхавання камуністаў.

У сваёй прамоўе на XVII з'ездзе ВКП(б) таварыш Кагановіч гаварыў: «...Выяваюць выпадкі, калі партыйныя сходы праходзяць шаблонна і без сур'ёзнай падрыхтоўкі. Зборны людзей; таварыш, у нас ёсць заданне, мы павінны выканаць тое і тое. Або паставіць пытанне: якіясьці кампанія або які-небудзь рэбеліны дзень. У такіх выпадках пераважае або мільгнучышчына, або дэлятычна, і натуральна, такі сходы не выходзяць членаў партыі. Між тым кожны партыйны сход павінен павышаць іхні ўзровень камуністы. Абмеркаванне ўнутрыпартыйных пытанняў, пытаньняў палітыкі і практыкі будаўніцтва сацыялізма ўзнімае савананне члена партыі да ўзроўню разумення ім авангарднай ролі большэвца — арганізатара мас».

Партыйны сход — вышэйшы кіруючы орган партыйнай партыйнай арганізацыі. Ён мае найважнейшыя пытанні ўнутрыпартыйнага, палітычнага і гаспадарчага жыцця. Таму да падрыхтоўкі і правядзення яго трэба адносіцца з усяй сур'ёзнасцю.

Я хачу падзяліцца некаторым вопытам падрыхтоўкі і правядзення партыйных сходаў у партарганізацыі мінскага радызавода.

Па плане работы па ліпені было прадугледжана правесці тры партыйных сходы. Была вызначана абмеркаваць на іх наступныя пытанні: аб становаішчы малаці і падрыхтоўцы да пуску заводу, аб пастаўках прапанаванай і агітацыйнай работы на заводзе і т. д.

Раней чым вынесі тое ці іншае пытанне на абмеркаванне схода, партыйнае бюро даручае групе камуністаў вывучыць яго. Вось, напрыклад, пытанне аб становаішчы малаці і падрыхтоўцы да пуску заводу на мінскай радызаводзе тав. Яскевіч.

Самы сход партыйнае бюро пачаў рыхтаваць заўсёды да яго правядзення. Былі вызначаны аб'екты, праводзілі гутаркі з камуністамі. Так што кожны камуніст меў поўную магчымасць падрыхтавацца да схода. Правядзенне падрыхтоўчай работы скалаздаліся на актывісцкую камуністаў. На гэты раз выступіла не 6—7 чалавек, як звычайна, а 12. І ўсе выступленні паслі канкрэтнымі, дэталнымі характарам.

У наступленню камуністаў вывучыліся, што спецыяльнаму пуску заводу пераважваюць марудныя тэмпы будаўніцтва кацельнай. Беларабудтвост будаўніцтва кацельнай працы з'яўляў у тым самым паставілі пад пагару пуск заводу ў вызначаны тэрмін.

Партыйны сход прыняў рашэнне: «Давесці да ведама ЦК КП(б)Б, што пры та-

кіх тэмпах будаўніцтва кацельнай павінен стаць збадзітым усіх партыйных арганізацый рэспублікі.

У сваёй прамоўе на XVII з'ездзе ВКП(б) таварыш Кагановіч гаварыў: «...Выяваюць выпадкі, калі партыйныя сходы праходзяць шаблонна і без сур'ёзнай падрыхтоўкі. Зборны людзей; таварыш, у нас ёсць заданне, мы павінны выканаць тое і тое. Або паставіць пытанне: якіясьці кампанія або які-небудзь рэбеліны дзень. У такіх выпадках пераважае або мільгнучышчына, або дэлятычна, і натуральна, такі сходы не выходзяць членаў партыі. Між тым кожны партыйны сход павінен павышаць іхні ўзровень камуністы. Абмеркаванне ўнутрыпартыйных пытанняў, пытаньняў палітыкі і практыкі будаўніцтва сацыялізма ўзнімае савананне члена партыі да ўзроўню разумення ім авангарднай ролі большэвца — арганізатара мас».

Партыйны сход — вышэйшы кіруючы орган партыйнай партыйнай арганізацыі. Ён мае найважнейшыя пытанні ўнутрыпартыйнага, палітычнага і гаспадарчага жыцця. Таму да падрыхтоўкі і правядзення яго трэба адносіцца з усяй сур'ёзнасцю.

Я хачу падзяліцца некаторым вопытам падрыхтоўкі і правядзення партыйных сходаў у партарганізацыі мінскага радызавода.

Па плане работы па ліпені было прадугледжана правесці тры партыйных сходы. Была вызначана абмеркаваць на іх наступныя пытанні: аб становаішчы малаці і падрыхтоўцы да пуску заводу, аб пастаўках прапанаванай і агітацыйнай работы на заводзе і т. д.

Раней чым вынесі тое ці іншае пытанне на абмеркаванне схода, партыйнае бюро даручае групе камуністаў вывучыць яго. Вось, напрыклад, пытанне аб становаішчы малаці і падрыхтоўцы да пуску заводу на мінскай радызаводзе тав. Яскевіч.

Самы сход партыйнае бюро пачаў рыхтаваць заўсёды да яго правядзення. Былі вызначаны аб'екты, праводзілі гутаркі з камуністамі. Так што кожны камуніст меў поўную магчымасць падрыхтавацца да схода. Правядзенне падрыхтоўчай работы скалаздаліся на актывісцкую камуністаў. На гэты раз выступіла не 6—7 чалавек, як звычайна, а 12. І ўсе выступленні паслі канкрэтнымі, дэталнымі характарам.

У наступленню камуністаў вывучыліся, што спецыяльнаму пуску заводу пераважваюць марудныя тэмпы будаўніцтва кацельнай. Беларабудтвост будаўніцтва кацельнай працы з'яўляў у тым самым паставілі пад пагару пуск заводу ў вызначаны тэрмін.

Партыйны сход прыняў рашэнне: «Давесці да ведама ЦК КП(б)Б, што пры та-

кіх тэмпах будаўніцтва кацельнай павінен стаць збадзітым усіх партыйных арганізацый рэспублікі.

У сваёй прамоўе на XVII з'ездзе ВКП(б) таварыш Кагановіч гаварыў: «...Выяваюць выпадкі, калі партыйныя сходы праходзяць шаблонна і без сур'ёзнай падрыхтоўкі. Зборны людзей; таварыш, у нас ёсць заданне, мы павінны выканаць тое і тое. Або паставіць пытанне: якіясьці кампанія або які-небудзь рэбеліны дзень. У такіх выпадках пераважае або мільгнучышчына, або дэлятычна, і натуральна, такі сходы не выходзяць членаў партыі. Між тым кожны партыйны сход павінен павышаць іхні ўзровень камуністы. Абмеркаванне ўнутрыпартыйных пытанняў, пытаньняў палітыкі і практыкі будаўніцтва сацыялізма ўзнімае савананне члена партыі да ўзроўню разумення ім авангарднай ролі большэвца — арганізатара мас».

Партыйны сход — вышэйшы кіруючы орган партыйнай партыйнай арганізацыі. Ён мае найважнейшыя пытанні ўнутрыпартыйнага, палітычнага і гаспадарчага жыцця. Таму да падрыхтоўкі і правядзення яго трэба адносіцца з усяй сур'ёзнасцю.

Я хачу падзяліцца некаторым вопытам падрыхтоўкі і правядзення партыйных сходаў у партарганізацыі мінскага радызавода.

Па плане работы па ліпені было прадугледжана правесці тры партыйных сходы. Была вызначана абмеркаваць на іх наступныя пытанні: аб становаішчы малаці і падрыхтоўцы да пуску заводу, аб пастаўках прапанаванай і агітацыйнай работы на заводзе і т. д.

Раней чым вынесі тое ці іншае пытанне на абмеркаванне схода, партыйнае бюро даручае групе камуністаў вывучыць яго. Вось, напрыклад, пытанне аб становаішчы малаці і падрыхтоўцы да пуску заводу на мінскай радызаводзе тав. Яскевіч.

Самы сход партыйнае бюро пачаў рыхтаваць заўсёды да яго правядзення. Былі вызначаны аб'екты, праводзілі гутаркі з камуністамі. Так што кожны камуніст меў поўную магчымасць падрыхтавацца да схода. Правядзенне падрыхтоўчай работы скалаздаліся на актывісцкую камуністаў. На гэты раз выступіла не 6—7 чалавек, як звычайна, а 12. І ўсе выступленні паслі канкрэтнымі, дэталнымі характарам.

У наступленню камуністаў вывучыліся, што спецыяльнаму пуску заводу пераважваюць марудныя тэмпы будаўніцтва кацельнай. Беларабудтвост будаўніцтва кацельнай працы з'яўляў у тым самым паставілі пад пагару пуск заводу ў вызначаны тэрмін.

Партыйны сход прыняў рашэнне: «Давесці да ведама ЦК КП(б)Б, што пры та-

кіх тэмпах будаўніцтва кацельнай павінен стаць збадзітым усіх партыйных арганізацый рэспублікі.

У сваёй прамоўе на XVII з'ездзе ВКП(б) таварыш Кагановіч гаварыў: «...Выяваюць выпадкі, калі партыйныя сходы праходзяць шаблонна і без сур'ёзнай падрыхтоўкі. Зборны людзей; таварыш, у нас ёсць заданне, мы павінны выканаць тое і тое. Або паставіць пытанне: якіясьці кампанія або які-небудзь рэбеліны дзень. У такіх выпадках пераважае або мільгнучышчына, або дэлятычна, і натуральна, такі сходы не выходзяць членаў партыі. Між тым кожны партыйны сход павінен павышаць іхні ўзровень камуністы. Абмеркаванне ўнутрыпартыйных пытанняў, пытаньняў палітыкі і практыкі будаўніцтва сацыялізма ўзнімае савананне члена партыі да ўзроўню разумення ім авангарднай ролі большэвца — арганізатара мас».

Партыйны сход — вышэйшы кіруючы орган партыйнай партыйнай арганізацыі. Ён мае найважнейшыя пытанні ўнутрыпартыйнага, палітычнага і гаспадарчага жыцця. Таму да падрыхтоўкі і правядзення яго трэба адносіцца з усяй сур'ёзнасцю.

Я хачу падзяліцца некаторым вопытам падрыхтоўкі і правядзення партыйных сходаў у партарганізацыі мінскага радызавода.

Па плане работы па ліпені было прадугледжана правесці тры партыйных сходы. Была вызначана абмеркаваць на іх наступныя пытанні: аб становаішчы малаці і падрыхтоўцы да пуску заводу, аб пастаўках прапанаванай і агітацыйнай работы на заводзе і т. д.

Раней чым вынесі тое ці іншае пытанне на абмеркаванне схода, партыйнае бюро даручае групе камуністаў вывучыць яго. Вось, напрыклад, пытанне аб становаішчы малаці і падрыхтоўцы да пуску заводу на мінскай радызаводзе тав. Яскевіч.

Самы сход партыйнае бюро пачаў рыхтаваць заўсёды да яго правядзення. Былі вызначаны аб'екты, праводзілі гутаркі з камуністамі. Так што кожны камуніст меў поўную магчымасць падрыхтавацца да схода. Правядзенне падрыхтоўчай работы скалаздаліся на актывісцкую камуністаў. На гэты раз выступіла не 6—7 чалавек, як звычайна, а 12. І ўсе выступленні паслі канкрэтнымі, дэталнымі характарам.

У наступленню камуністаў вывучыліся, што спецыяльнаму пуску заводу пераважваюць марудныя тэмпы будаўніцтва кацельнай. Беларабудтвост будаўніцтва кацельнай працы з'яўляў у тым самым паставілі пад пагару пуск заводу ў вызначаны тэрмін.

Партыйны сход прыняў рашэнне: «Давесці да ведама ЦК КП(б)Б, што пры та-

кіх тэмпах будаўніцтва кацельнай павінен стаць збадзітым усіх партыйных арганізацый рэспублікі.

У сваёй прамоўе на XVII з'ездзе ВКП(б) таварыш Кагановіч гаварыў: «...Выяваюць выпадкі, калі партыйныя сходы праходзяць шаблонна і без сур'ёзнай падрыхтоўкі. Зборны людзей; таварыш, у нас ёсць заданне, мы павінны выканаць тое і тое. Або паставіць пытанне: якіясьці кампанія або які-небудзь рэбеліны дзень. У такіх выпадках пераважае або мільгнучышчына, або дэлятычна, і натуральна, такі сходы не выходзяць членаў партыі. Між тым кожны партыйны сход павінен павышаць іхні ўзровень камуністы. Абмеркаванне ўнутрыпартыйных пытанняў, пытаньняў палітыкі і практыкі будаўніцтва сацыялізма ўзнімае савананне члена партыі да ўзроўню разумення ім авангарднай ролі большэвца — арганізатара мас».

Партыйны сход — вышэйшы кіруючы орган партыйнай партыйнай арганізацыі. Ён мае найважнейшыя пытанні ўнутрыпартыйнага, палітычнага і гаспадарчага жыцця. Таму да падрыхтоўкі і правядзення яго трэба адносіцца з усяй сур'ёзнасцю.

Я хачу падзяліцца некаторым вопытам падрыхтоўкі і правядзення партыйных сходаў у партарганізацыі мінскага радызавода.

Па плане работы па ліпені было прадугледжана правесці тры партыйных сходы. Была вызначана абмеркаваць на іх наступныя пытанні: аб становаішчы малаці і падрыхтоўцы да пуску заводу, аб пастаўках прапанаванай і агітацыйнай работы на заводзе і т. д.

Раней чым вынесі тое ці іншае пытанне на абмеркаванне схода, партыйнае бюро даручае групе камуністаў вывучыць яго. Вось, напрыклад, пытанне аб становаішчы малаці і падрыхтоўцы да пуску заводу на мінскай радызаводзе тав. Яскевіч.

Самы сход партыйнае бюро пачаў рыхтаваць заўсёды да яго правядзення. Былі вызначаны аб'екты, праводзілі гутаркі з камуністамі. Так што кожны камуніст меў поўную магчымасць падрыхтавацца да схода. Правядзенне падрыхтоўчай работы скалаздаліся на актывісцкую камуністаў. На гэты раз выступіла не 6—7 чалавек, як звычайна, а 12. І ўсе выступленні паслі канкрэтнымі, дэталнымі характарам.

У наступленню камуністаў вывучыліся, што спецыяльнаму пуску заводу пераважваюць марудныя тэмпы будаўніцтва кацельнай. Беларабудтвост будаўніцтва кацельнай працы з'яўляў у тым самым паставілі пад пагару пуск заводу ў вызначаны тэрмін.

Партыйны сход прыняў рашэнне: «Давесці да ведама ЦК КП(б)Б, што пры та-

кіх тэмпах будаўніцтва кацельнай павінен стаць збадзітым усіх партыйных арганізацый рэспублікі.

У сваёй прамоўе на XVII з'ездзе ВКП(б) таварыш Кагановіч гаварыў: «...Выяваюць выпадкі, калі партыйныя сходы праходзяць шаблонна і без сур'ёзнай падрыхтоўкі. Зборны людзей; таварыш, у нас ёсць заданне, мы павінны выканаць тое і тое. Або паставіць пытанне: якіясьці кампанія або які-небудзь рэбеліны дзень. У такіх выпадках пераважае або мільгнучышчына, або дэлятычна, і натуральна, такі сходы не выходзяць членаў партыі. Між тым кожны партыйны сход павінен павышаць іхні ўзровень камуністы. Абмеркаванне ўнутрыпартыйных пытанняў, пытаньняў палітыкі і практыкі будаўніцтва сацыялізма ўзнімае савананне члена партыі да ўзроўню разумення ім авангарднай ролі большэвца — арганізатара мас».

Партыйны сход — вышэйшы кіруючы орган партыйнай партыйнай арганізацыі. Ён мае найважнейшыя пытанні ўнутрыпартыйнага, палітычнага і гаспадарчага жыцця. Таму да падрыхтоўкі і правядзення яго трэба адносіцца з усяй сур'ёзнасцю.

Я хачу падзяліцца некаторым вопытам падрыхтоўкі і правядзення партыйных сходаў у партарганізацыі мінскага радызавода.

Па плане работы па ліпені было прадугледжана правесці тры партыйных сходы. Была вызначана абмеркаваць на іх наступныя пытанні: аб становаішчы малаці і падрыхтоўцы да пуску заводу, аб пастаўках прапанаванай і агітацыйнай работы на заводзе і т. д.

Раней чым вынесі тое ці іншае пытанне на абмеркаванне схода, партыйнае бюро даручае групе камуністаў вывучыць яго. Вось, напрыклад, пытанне аб становаішчы малаці і падрыхтоўцы да пуску заводу на мінскай радызаводзе тав. Яскевіч.

Самы сход партыйнае бюро пачаў рыхтаваць заўсёды да яго правядзення. Былі вызначаны аб'екты, праводзілі гутаркі з камуністамі. Так што кожны камуніст меў поўную магчымасць падрыхтавацца да схода. Правядзенне падрыхтоўчай работы скалаздаліся на актывісцкую камуністаў. На гэты раз выступіла не 6—7 чалавек, як звычайна, а 12. І ўсе выступленні паслі канкрэтнымі, дэталнымі характарам.

У наступленню камуністаў вывучыліся, што спецыяльнаму пуску заводу пераважваюць марудныя тэмпы будаўніцтва кацельнай. Беларабудтвост будаўніцтва кацельнай працы з'яўляў у тым самым паставілі пад пагару пуск заводу ў вызначаны тэрмін.

Партыйны сход прыняў рашэнне: «Давесці да ведама ЦК КП(б)Б, што пры та-

кіх тэмпах будаўніцтва кацельнай павінен стаць збадзітым усіх партыйных арганізацый рэспублікі.

У сваёй прамоўе на XVII з'ездзе ВКП(б) таварыш Кагановіч гаварыў: «...Выяваюць выпадкі, калі партыйныя сходы праходзяць шаблонна і без сур'ёзнай падрыхтоўкі. Зборны людзей; таварыш, у нас ёсць заданне, мы павінны выканаць тое і тое. Або паставіць пытанне: якіясьці кампанія або які-небудзь рэбеліны дзень. У такіх выпадках пераважае або мільгнучышчына, або дэлятычна, і натуральна, такі сходы не выходзяць членаў партыі. Між тым кожны партыйны сход павінен павышаць іхні ўзровень камуністы. Абмеркаванне ўнутрыпартыйных пытанняў, пытаньняў палітыкі і практыкі будаўніцтва сацыялізма ўзнімае савананне члена партыі да ўзроўню разумення ім авангарднай ролі большэвца — арганізатара мас».

Партыйны сход — вышэйшы кіруючы орган партыйнай партыйнай арганізацыі. Ён мае найважнейшыя пытанні ўнутрыпартыйнага, палітычнага і гаспадарчага жыцця. Таму да падрыхтоўкі і правядзення яго трэба адносіцца з усяй сур'ёзнасцю.

Я хачу падзяліцца некаторым вопытам падрыхтоўкі і правядзення партыйных сходаў у партарганізацыі мінскага радызавода.

Па плане работы па ліпені было прадугледжана правесці тры партыйных сходы. Была вызначана абмеркаваць на іх наступныя пытанні: аб становаішчы малаці і падрыхтоўцы да пуску заводу, аб пастаўках прапанаванай і агітацыйнай работы на заводзе і т. д.

Раней чым вынесі тое ці іншае пытанне на абмеркаванне схода, партыйнае бюро даручае групе камуністаў вывучыць яго. Вось, напрыклад, пытанне аб становаішчы малаці і падрыхтоўцы да пуску заводу на мінскай радызаводзе тав. Яскевіч.

Самы сход партыйнае бюро пачаў рыхтаваць заўсёды да яго правядзення. Былі вызначаны аб'екты, праводзілі гутаркі з камуністамі. Так што кожны камуніст меў поўную магчымасць падрыхтавацца да схода. Правядзенне падрыхтоўчай работы скалаздаліся на актывісцкую камуністаў. На гэты раз выступіла не 6—7 чалавек, як звычайна, а 12. І ўсе выступленні паслі канкрэтнымі, дэталнымі характарам.

У наступленню камуністаў вывучыліся, што спецыяльнаму пуску заводу пераважваюць марудныя тэмпы будаўніцтва кацельнай. Беларабудтвост будаўніцтва кацельнай працы з'яўляў у тым самым паставілі пад пагару пуск заводу ў вызначаны тэрмін.

Партыйны сход прыняў рашэнне: «Давесці да ведама ЦК КП(б)Б, што пры та-

кіх тэмпах будаўніцтва кацельнай павінен стаць збадзітым усіх партыйных арганізацый рэспублікі.

У сваёй прамоўе на XVII з'ездзе ВКП(б) таварыш Кагановіч гаварыў: «...Выяваюць выпадкі, калі партыйныя сходы праходзяць шаблонна і без сур'ёзнай падрыхтоўкі. Зборны людзей; таварыш, у нас ёсць заданне, мы павінны выканаць тое і тое. Або паставіць пытанне: якіясьці кампанія або які-небудзь рэбеліны дзень. У такіх выпадках пераважае або мільгнучышчына, або дэлятычна, і натуральна, такі сходы не выходзяць членаў партыі. Між тым кожны партыйны сход павінен павышаць іхні ўзровень камуністы. Абмеркаванне ўнутрыпартыйных пытанняў, пытаньняў палітыкі і практыкі будаўніцтва сацыялізма ўзнімае савананне члена партыі да ўзроўню разумення ім авангарднай ролі большэвца — арганізатара мас».

Партыйны сход — вышэйшы кіруючы орган партыйнай партыйнай арганізацыі. Ён мае найважнейшыя пытанні ўнутрыпартыйнага, палітычнага і гаспадарчага жыцця. Таму да падрыхтоўкі і правядзення яго трэба адносіцца з усяй сур'ёзнасцю.

Я хачу падзяліцца некаторым вопытам падрыхтоўкі і правядзення партыйных сходаў у партарганізацыі мінскага радызавода.

Па плане работы па ліпені было прадугледжана правесці тры партыйных сходы. Была вызначана абмеркаваць на іх наступныя пытанні: аб становаішчы малаці і падрыхтоўцы да пуску заводу, аб пастаўках прапанаванай і агітацыйнай работы на заводзе і т. д.</

ДОБРАДУШНЫЯ АДМІНІСТРАТАРЫ

З пачатку гэтага года да 26 чэрвеня друкарні імені Сталіна было зроблена з 248 чалавек, з іх 143 за прагу. Пакульшы рабачы сілы, часты прагу і спазненні на работу тэрмамі выканае вытворчай праграмы.

Быў агублікаван Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР ад 26 чэрвеня, аказвае, што адміністрацыя друкарні павінна і прафесійна і арганізавана павялічыць вытворчасць па выкананні Указа, звядуць прагу, спазненні, паладзіць сваім прапрыетаме сапраўды большаю дэмакратыяй. Але факты гавораць адваротна. Калі ў чэрвені былі зарэгістраваны 22 прагуды і 28 спазненняў, ў ліпені колькасць прагуды павялічылася да 27, а спазненняў — да 94.

У чым жа прычына? Аказваецца, дыктар друкарні выключна міласцівы, добры чалавек, ён ішкдуе прагуды і спазненні, хоча аддаваць іх пад суд. Гэта падпарадкаваныя дакументы. 11 ліпеня на работу зашліся 9 чалавек, больш чым на 10 мінут. Згодна закона іх трэба было даш па суд, як прагуды і спазненні. А. В. Шыльцо ішкдуе іх і выдзі іх загал.

«Справа аб спазненні ўказаных тавароў падлягае перадачы ў пракурору для прыцягнення да судовай адказнасці. Але, улічваючы, што ўказаныя таварышчы спазніліся таму, што дрэнна правялі трамвай, загадаю:

Справу аб спазненні на работу ўказаных тавароў больш чым на 20 мінут у пракурору не накіроўваць і абмежаваць папярэджаннем, што пры паўторнай адной спазненні, хоць бы і на віне рамвал, справы будуць накіраваны ў пракурору для прыцягнення да адказнасці».

Але велькі хутка ён сабыўся і пра гэта маг. Праз 13 дзён спазніліся на 25 мінут работні набярэжна паха т. Лебевіч і работні пералётна паха т. Сафонава. Іх спазненні іх прышліся трамваю, і дыктар іх апраўдаў.

31 ліпеня начальнік брашуровацкага паха аб'явіў работам 2-й змены, што яны звышні з'явіцца на работу 1 жніўня на звычайную змену. Усе з'явіліся свечасова, і выключнае работні Вірчыцкага паха прышла на работу роўна праз 8 гадзін. Калі начальнік паха запінаў аб прыцягненні спазнення, яна стала апраўдаваць, што не ведала. У гэты дзень Вірчыцкава з'явіліся на работу. Начальнік паха т. Ліпоўскі, лічыць, што яна зробіла рагу, перадаў дакладную дыктару.

Усё ж Шыльцо ішкдуе прагуды і спазненні і не перадаў аб іх справу ў суд.

Патрашніе прагуды і спазненні адміністрацыя прымае да таго, што прагуды і спазненні прымаюць папярэжачы характар. За сістэматычныя спазненні і прагуды работні пералётна паха Асташэвіч асуджан на 3 месяцы прыкусовых работ з 20-процэнтным вылічэннем з яго зарплаты. Але прагуды суда на яго не ўдзельнічаў. 6 жніўня ён спазніўся на работу на 2 гадзіны. 7 жніўня, прышоўшы на работу, лёг спаць, прапастаў пад падашнікам роўна 3 гадзіны. Дыктар друкарні, замест прышліці адвадальных мер, спайнона падшывае рапарты начальніка паха аб велькіх спазненнях прагуды і спазненнях Асташэвіч. Толькі паха тав. Асташэвіч 9 жніўня зноў спазніўся на 2 гадзіны, дыктар рапастаў перадаць справу пракурору.

Не менш добрадушным да прагуды і спазненняў аказваўся народны судзя 9 участка г. Мінска тав. Фельдман. У суд пастанавіла справа аб злоўжыванні прагуды і спазненнямі. 3 пачатку 1938 г. па сакавік 1940 г. ён 6 разоў звальняўся за прагуды. У сакавіку Врублеўскі паступіў на работу ў друкарню імені Сталіна. Яму даручылі быць вахтэрам пакарна-старажовай аховы. 25 мая ён спазніўся на работу на 20 мінут, за што атрымаў суровую вымову. 31 мая яго знявілі сцяпна на пасту. На гэты раз абмежаваўся вымовой з папярэджаннем. 9 ліпеня ён спазніўся на работу на 1 гадзіну. Справу аб іх перадаў пракурору Варшавіцкага раёна тав. Кісель. У ноч з 21 на 22 ліпеня Врублеўскі зноў спаў на пасту. Пасля ў пракурору дадатковы матэрыял. 23 ліпеня ён не з'явіўся на работу — аказваецца, міліцыя затрымава яго за хуліганства. І гэты матэрыял пераслаў пракурору.

Разбухшая справа пасля доўгага маршавання ў пракурору паступіла ў суд. За ўсе гэты «поўні» міліцыя судзя прыгаварыў Врублеўскага да... двух месяцаў прыкусовых работ з 10-процэнтным вылічэннем з зарплаты. (12).

Ніякай барацьбы з прагуды і спазненнямі не вядзе прафесійная арганізацыя друкарні (старшыня тав. Бергер). Ні адзін факт прагуды не абгаварваўся на сходзе работных таго ці іншага паха.

Дзіўную пазіцыю займае таксама і партыйная арганізацыя (сакратар партбюро т. Гаўржэвіч). Велькім аб грубых наарушэннях Указа з боку дыржэйшых друкарні, партыйнае бюро не прымае ніякіх мер.

Пазіцыя «спейтралітэта» і «снеймашанна», якую заняў партбюро, з'яўляецца на сутнасці антыпартыйнай.

К. ПЫРХ.

Ёсць яшчэ судзі ў Гомелі...

ГОМЕЛЬ. (Нар. «Звязды»). У зале падавання народнага суда ў участку горада омаеа было людна. Пачынаўся судовы рэсуд. Судзя т. Ешчын аглядаў аўдыю і гучна аб'яў:

— Грамадзяне, зараз будзе слухачка рэмінальная справа грамадзяніна Міронава, абвінавачанага ў з'яўленні, прагуды і спазненнях у адміністрацыі Вярхоўнага Савета СССР ад 26 чэрвеня 1940 г. На апраўданні мераваннях, справа будзе слухачка ў закрытым судовым пасяджэнні. Прашу неадкладна пакінуць памяшканне. Навелькімі паспешлівымі паінуць судовую залу.

Баго-ж судзі народны судзя т. Ешчын пры закрытых дзвярах?

Поряд суды прагуды і спазненні з п'ярым білетам у кішні, памеснік мадальніка рыбага участка. На лаву пад'яўніх яго прышлі сістэматычны п'янін і мараване разлажэнне. Міронаў у вышайшні будні дзень з'явіўся ў кантору рыбага участка з усім п'янін, лезь стаячы на нагах. Начальнік участка паступіў ад, як падабае кіраўніку совейшай устанавы, — не дапусціў п'яніну да работнай справы аб іх, як аб прагуды і спазненні, перадаў слухачы органам для прыцягнення ў адміністрацыю, згодна Указа Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР.

Але мудры судзя Ешчын лічыць, што для яго закон не пісан. Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР ён лічыць чужой-свойшай. Судзя рапастаў сапраўды тав. прагуды і спазненні, узляў яго пад лаву абрану.

МОЛЬ У ТЭКСТЫЛІ

(Ад нашага карэспанданта па Беластоцкай абласці)

У Беластоку няма астралягаў, таму п'яжа дакладна ўстанавіць, пад знакам якой іменна зоркі парадзіць Вальфон. Але людзі, якія лезь-лезь разбіраюцца ў гэты складаны п'янін, прышлі хомрам: «калі шчаслівай, пад п'янін».

І сапраўды кар'ера Вальфонса такая быстра, такая ішкдуе, што нават прагуды і спазненні на работу яна забараніў яму на прагуды і спазненні года займаць адпаведны п'янін, і шпалітэй партыйнае спазненні не замарудзіць яе бел.

Чалавек гэты засудувае велькі увагі і пара, даўно пара старышні яго літаратурны партэт, напісаць яго біяграфію. Гэта, вядома, месья велькіх дамагак. У нас больш сярэдняга задача: летамаці будучаю біяграфію ў некалькіх рыхсах і фактах асвятліць кароткі, але надзвычай яркі перыяд дзейнасці героя на пасту дыктара 1-га тэатральнага камітэта.

Пачнем з некалькіх п'янін асабістых якасцей героя. Гэта велькі артэстычная натура, з энергічным жэстам. Пры ўзамагу яго рука захватывае ўсё, што разамецна ў арбіце яе руку, і сусе ў кішню. У любой звар'яўнай кэсе, да якой падходзіць яго к'янон, Вальфон аядувае себе поўным гаспадаром. Палітычны неук, хольд і не Мітрафан па імені. Чалавек шырокага размаху і добрага характару.

З назначэннем на пасту дыктара камітэта Вальфон праступіў да энергічнай дзейнасці.

На-першае, трэба было ўманавань—варней, уявіць дыктарскі аўтарытэт. У гэтым, як вядома, не малую ролю ады-

калі аказваўся народны судзя 9 участка г. Мінска тав. Фельдман. У суд пастанавіла справа аб злоўжыванні прагуды і спазненнямі. 3 пачатку 1938 г. па сакавік 1940 г. ён 6 разоў звальняўся за прагуды. У сакавіку Врублеўскі паступіў на работу ў друкарню імені Сталіна. Яму даручылі быць вахтэрам пакарна-старажовай аховы. 25 мая ён спазніўся на работу на 20 мінут, за што атрымаў суровую вымову. 31 мая яго знявілі сцяпна на пасту. На гэты раз абмежаваўся вымовой з папярэджаннем. 9 ліпеня ён спазніўся на работу на 1 гадзіну. Справу аб іх перадаў пракурору Варшавіцкага раёна тав. Кісель. У ноч з 21 на 22 ліпеня Врублеўскі зноў спаў на пасту. Пасля ў пракурору дадатковы матэрыял. 23 ліпеня ён не з'явіўся на работу — аказваецца, міліцыя затрымава яго за хуліганства. І гэты матэрыял пераслаў пракурору.


Разбухшая справа пасля доўгага маршавання ў пракурору паступіла ў суд. За ўсе гэты «поўні» міліцыя судзя прыгаварыў Врублеўскага да... двух месяцаў прыкусовых работ з 10-процэнтным вылічэннем з зарплаты. (12).

Ніякай барацьбы з прагуды і спазненнямі не вядзе прафесійная арганізацыя друкарні (старшыня тав. Бергер). Ні адзін факт прагуды не абгаварваўся на сходзе работных таго ці іншага паха.

Дзіўную пазіцыю займае таксама і партыйная арганізацыя (сакратар партбюро т. Гаўржэвіч). Велькім аб грубых наарушэннях Указа з боку дыржэйшых друкарні, партыйнае бюро не прымае ніякіх мер.

Пазіцыя «спейтралітэта» і «снеймашанна», якую заняў партбюро, з'яўляецца на сутнасці антыпартыйнай.

К. ПЫРХ.



Калгас «Чырвоны ворск» (Дзержыкоўскі раён, Мінская абласць) закончыў уборку і прыступіў да абмолоту азімага жыта. На адмыку маладзёба ў калгасе. Фото 1. Шыльцо. (Фотахроніка ВЕЛТА).

ЗДАДЗІМ ДЗЯРЖАВЕ ВЫСОКАЯКАСНАЕ ВАЛАКНО

Высокія ўраджаі ішкдуе стаячы калгасы Талачынскага раёна. У 1939 годзе калгасныя маладзёбы аталі дзяржаву 46.463 цэнтнераў ільняной прадукцыі, выканаўшы план на 182 проц. За здакту ільняпрадукцыі калгасныя атрымалі 6 мільянаў 800 тысяч рублёў, з іх адных толькі прамій-надавак 3 мільяны 300 тысяч рублёў.

У сярэднім кожны гектар пасеваў ільня каў 1.464 рублі прыбытку. Калгас «Бардубіт» дзе ільном было засеяна 38 гектараў, адных толькі прамій-надавак атрымаў 142.756 рублёў.

Поспехі калгасікаў нашага раёна абавязаны ў рэзультат уагоннай арганізацыі работы ў звышні. Ішкдуе зной пачалася падрыхтоўка да атрымання вышэйшай ураджаю ільну. У звышні праводзіліся агротэхнічныя заняткі, дагатаўляліся ішкдуе ільняны, вышкдуе вопыт перадавых ільняводцаў.

Рана пасеяў мы ільн у мінулым годзе. Як толькі ён узляў, мы арганізавалі догляд пасеваў. Тры разы прыговалі ільн, падкармілі яго азімачай селітрай, калійнай соллю, растварам кур'янага памёту і пошалам.

Ураджай быў добры, і мы ўбраў ільн за тры дні. З кожнага гектара атрымалі на 6,5 цэнтнера ільняносага сорта «Ударнік», якое адразу адлі дзяржаву.

Пачалася апрацоўка ільну. Восемь мінутага года, як вядома, была сухая, ільн на селітрах доўга не вышкдуваўся. Таму мы арганізавалі п'яніну разаславага ільну. Звышнія п'яніны бочкі вадой в раі, браў вейкі і, аб'яўляючы селітрай, апрацоўваў ільн. Дагатаўляў вышкдуе значна паскорыла вышкдуе ільну.

На восьмь дзень з чаю апрацоўвалі ільну вадой мы пачалі бачыць прабі. Аказалася, што гэты омаеа ашачна паскорыў вышкдуе і забяспечыў атрымання высокакаснага валакна.

Калі трэба праба паказава, што валакно добра адзінае, мы сталі п'янін ільн. За два дні ўсё ільн быў п'янін, апрашан і ў першым п'янін трасу на ільнявод. Не прышлі нумарам 2,5. Гэта была першая п'янін перамога.

Адпачава мы пачалі р'яноу апрацоўку ільну. Сунні былі аготжаны і абмашаны загадак, дровы былі сухыя. Усё гэты спрыяла высокай якасці апрацоўкі. За шэсць дзён ільн быў омаеа, і мы адлі дзяржаву валакно 18 і 20 нумарам. Калі падлічылі ўсё ураджай ільну в 33 гектараў, дык аказалася, што з кожнага гектара калгас атрымаў па 6,4 цэнт. валакна і на і 0,5 цэнтнера ільняносага.

У гэтым годзе мы пасеялі ільн 26 гектараў. Дагатаўлялі пасевы на з меншай любю, чым ў мінулым годзе. Тры разы прамацоў пасевы, падкармілі іх жывым.

Н. С. ВАЛЧОН, звышні калгаса «Чывоныя пудлавец», Талачынскага раёна.

Шклоўскія ільноцерабільшчыні

Выдатных поспехаў у сацыялістычным стаборніцтве за высокакасную уборку ільну дабіўся ільноцерабільшчыні Шклоўскай МТС тт. Цымбаровіч і Філіновіч. Тав. Цымбаровіч за восем работных дзён на ільноцерабілі ІТ-7 выпрабўў 106 гектараў ільну пры сезоннай норме 60 гектараў. У сярэднім кожны дзень тав. Цымбаровіч выпрабўваў звыш 13 гектараў ільну. Ільноцерабільшчыні тав. Філіновіч за восем работных дзён на такой-жа ільноцерабілі даў 73 гектары. (ВЕЛТА).

раўняні ўтвараюць, а таксама кур'яным памётам. На 1 явру вадкай масы пагэту браў 10 вейкер вадк., і гэты сумесю паміналі пасевы. Ільн даўся на славу, і мы ў гэтым годзе атрымалі не менш валакна і сцяп, чым летась.

За два п'янін дні мы ўрочуно ўбраў ўсё ільн, за 2 дні абабілі галоўкі і за паўгара дні разаслаі. Ільняноса ільн на омаеа Загатаўля, а за разаслаі ільн мы ўставаўлі п'янін. Калі п'янін будзе сухое і ільн доўга не будзе вышкдуваць, мы, па прыкмаў мінутага года, арганізую апрацоўванне яго вадой.

Выключную ўвагу мы звар'яні на падбор селітраў, бо ах іх у многім залежыць якасць валакна. Мы не расіскалі ільн на ільняны, а таксама каля лэсу, дзе валакно з'яўляецца туманам, п'янін вадка іржой. Як толькі абобілі ільн, мы паспешліся з яго расіскалі, бо добра вядома, што жывёныя расіска да самаму лепшму якасць валакна.

У нас ужо п'янін аготжаны і апрамаваны 6 сунняў. Шыльцы ў сенах звышні мы замалалі г'яноу. Ішкдуе в'янін падрыхтаваў сухія дровы.

Для мацы ільну ў нас падрыхтаваны дзве двухзавальныя мяжы. Закуплены ліхтары, агагтоўлен карасі з тым, каб арганізавалі апрацоўваю ільну. Для работ на м'ялках в'янінны вопытныя м'ялі, пераважна звышнія.

Звыно вырашае поспех нашай барацьбы за высокую якасць валакна. І вось ужо п'янін абмэржавалі, хто будзе дапамагаць м'ялшчыкам і хто будзе трасаць ільн. У кожным омаеа вылучана па восем трапальшчыні ільну, якія прыступіць да работ адпачова са м'ялшчыкамі.

У васьмі ільняводчых звышні нашага калгаса вырашлі выдатны майстры ільну. Вадарына Вязушкі, Праскоўя Талочка, Пётр Маншаровіч і рад ішкдуе звышнія п'яніны ўрачы барацьбы за высокую якасць валакна. 12 перадавых калгасікаў нашай сельгаспадарчай ўстаноўкі Усеасоўнага сельгаспадарчай ўстаноўкі. Старшыня калгаса Фама Вадочка ўстагатаўля Вадкай сярэбранай медаллю Усеасоўнага сельгаспадарчай ўстаноўкі.

За два годы ў рэзультат добра арганізаванай працы ў звышні мы п'янін ільн ураджайшчыні ільну амаль у два разы і атрымалі на ільняны прамадзень на 7 руб. 10 коп. У гэтым годзе, не глядзячы на некалькі неспрыяльныя в'янінныя ўражы, мы атрымалі ўраджай не ніжэй мінутага года пры значна меншай якасці валакна. Мы свечасова і адзім дзяржаву валакно высокай якасці.

Н. С. ВАЛЧОН, звышні калгаса «Чывоныя пудлавец», Талачынскага раёна.

Зводна Наркамзема БССР

аб ходзе сельгаспадарчых работ у калгасах па раёнах рэспублікі на 10 жніўня 1940 года (у проц. да плана)

ОБЛАСТИ І РАЁНЫ	Засада (омаеа) азімак і прадукцыі калгасных.	У тым ліку ўбрава калгасікамі.	Абмолочана ўраджаю калгасікамі ўраджаю ўраджаю ў пра-апрацоўцы да азімак.	Вытворчасца ільну.	Пасевы азімак (омаеа) ільну (ураджаю).	Спосабы пагуды ільну (ураджаю).	Вывар'яна сцяп.
Віцебская абласць	51,2	5,0	4,6	74,7	7,1	99,0	40,7
Аршанскі	46,1	3,5	9,2	88,9	0,9	100,0	5,6
Асвейскі	40,4	1,4	1,8	100,0	23,7	100,4	37,6
Вагужоўскі	50,6	5,4	4,8	58,5	0,6	99,5	36,2
Волчанскі	49,8	7,2	5,3	67,9	19,1	98,6	33,2
Ветрыцкі	61,2	15,8	11,0	63,1	4,5	101,1	55,3
Віцебскі	45,0	2,0	1,2	54,7	—	97,6	29,4
Гарадоцкі	56,6	6,6	3,4	78,9	0,9	98,2	58,3
Дзясненскі	39,9	5,7	4,0	82,0	0,3	100,8	57,6
Дубровенскі	41,1	7,5	4,8	43,7	—	103,8	18,4
Лельчыцкі	77,4	7,4	4,3	96,3	7,2	100,1	84,0
Лёвенскі	36,2	4,7	5,0	79,1	0,8	100,0	45,5
Мухаўскі	42,4	1,5	2,5	64,3	0,2	90,8	50,0
Поліцкі	61,1	1,3	1,9	50,5	—	94,7	28,1
Расонскі	65,7	4,6	2,3	61,0	0,1	98,8	80,5
Сопічынскі	47,4	7,8	3,3	68,3	1,2	99,9	49,0
Спірыцкі	58,8	2,8	2,7	76,1	0,4	97,7	47,6
Суражскі	48,0	2,8	1,7	67,0	—	99,1	40,4
Талачыцкі	46,9	2,7	5,8	99,8	12,8	100,2	8,6
Ушачскі	72,9	3,9	3,6	82,2	—	102,1	64,7
Чашніцкі	57,1	6,6	6,9	100,0	49,1	100,2	49,0
Гомельская абласць	73,4	38,6	15,1	63,2	5,8	100,4	29,0
Буда-Кашалёўскі	70,0	65,5	14,0	56,4	1,6	96,8	26,8
Гомельскі	82,9	37,7	19,1	85,0	1,7	102,0	43,4
Гомельскі	67,8	52,6	20,1	59,0	—	94,2	26,7
Добрушскі	75,6	52,8	19,2	43,5	—	99,3	44,0
Дзясненскі	69,4	30,8	12,4	49,4	10,2	96,3	16,3
Жураўскі	74,3	30,5	11,2	42,3	0,7	100,0	19,5
Калінкавіцкі	80,9	18,5	12,3	86,8	5,1	100,4	5,2
Лёўскі	78,8	60,0	23,6	71,2	8,0	100,4	42,6
Раткоўскі	68,7	33,6	11,3	34,9	2,7	108,2	10,7
Рэчыцкі	72,3	27,4	16,7	73,0	5,9	100,1	30,7
Свяцкавіцкі	84,2	24,5	16,3	88,1	54,9	100,7	29,1
Увар'яцкі	67,1	37,5	19,4	99,9	—	104,4	51,2
Перахоўскі	64,8	26,7	12,2				

